

# Запрашае субота!

10 МАЯ

## Дзень прапаганды здаровага ладу жыцця

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Удзельнікі	Адказны
Выстава да Дня Дзяржаўнага герба і сцяга Рэспублікі Беларусь "Сімвалы Беларусі"	10.00-13.00	Школьная бібліятэка	1-11	Волкава А.В.
Круглы стол "Спартыўныя дасягненні беларусаў"	10.00-10.45	Вучэбныя кабінеты	1-4	Жэлянгоўскі В.І. Кл. кіраўнікі
Дзень легкаатлета "Здаровым быць здорава!"	11.45-12.30	Спартыўная зала	9-11	Казловіч П.М.
Спартландыя "Хучэй. Мацней. Вышэй" (у рамках занальнага цэнтра)	10.50-11.35	ДУА "Слабадская СШ"	7-8	Кл. кіраўнікі
Конкурс на лепшы сямейны фотаздымак "Гэта я, гэта я - гэта ўсё мая сям'я"	10.00-12.00	Школьная старонка Інстаграм	1-11	Куш М.Г Кл. кіраўнікі
Пазнавальна-гульнявая праграма "Шчасце нараджаецца ў сям'і" (да Міжнароднага дня сям'і)	11.45-12.30	Вучэбныя кабінеты	5-6	Кл. кіраўнікі
Кансультацыя "Роля сям'і ў прафілактыцы правапарушэнняў падлеткаў"	12.00-12.45	Кабінет №11	Бацькі нав. 7-8 кл.	Папека С.У.